



Сібірскі спосаб пасадкі часнаку — ураджай гарантаваны

Нягледзячы на суровую зіму і неадназначнае лета, сібіракі вырошчваюць азімы часнок замест яравога: у яго і ўраджайнасць вышэйшая і спее раней.


Урадлівасць гэтай культуры шмат у чым залежыць ад якасці пасяўнога матэрыялу. Не варта саджаць на зіму той часнок, які аднекуль узяўся ў вас у халадзільніку. Пажадана падабраць раянаваны сорт.

Для пасадкі выбірайце буйныя непашкоджаныя зубкі. Абавязкова правядзіце іх дэзінфекцыю ў растворы марганцоўкі або попелу (250 г попелу растварыце ў 1 л вады і пракіпяціце 30 хвілін, выкарыстоўвайце пасля астывання).

Вялікія галоўкі часнаку вырастаюць толькі з буйных зубкоў, прычым вонкавых, а ўнутраныя лепш ужыць у ежу.

Шмат чаго залежыць і ад часу пасадкі. Калі высадзіць часнок занадта рана, наземная частка, якая хутка ўтвараецца, можа замерзнуць ад першых замаразкаў. Позняя пасадка не дае зубку добра ўкараніцца, што таксама можа прывесці да гібелі расліны. Таму рэкамендуецца высаджваць часнок за 30—45 дзён да надыходу ўстойлівых халадоў.

Для пасадкі часнаку лепш за ўсё прыдатныя суглінкавыя з нізкай кіслотнасцю або нейтральныя глебы. На



іх не павінна застоівацца вільгаць, інакш зубкі могуць згінуць. Лепшыя папярэднікі для часнаку — агуркі, кабачкі і капуста.

У залежнасці ад памераў зубкоў рэгулюецца глыбіня іх высадкі (3—4 см — дробныя, 6—7 см — буйныя). Каб карані раслін маглі нармальна развівацца, зубкі трэба высаджваць на адлегласці не менш за 5 см адзін ад аднаго.

Пасля пасадкі замульчыруйце часнок лісцем або сухой травой. На працягу зімы сачыце за снежным покрывам на градцы. Калі яно невялікае, дадаткова прыкрыйце пасадку лапнікам або падсыпце снегу.

Хочаце шмат парэчак? Насушыце бульбяных лупін

Лупіны бульбы — багатая крыніца крухмалу, які так патрэбны парэчкам. Ад яго іх ягады вырастаюць да памеру вішні.

Таму вазьміце за правіла не выкідваць бульбяныя лупіны, а збіраць, сушыць і захоўваць да патрэбных часоў.

Дарэчы, лупіны выдатна сохнуць на батарэі або проста раскладзеныя ў адзін пласт на падаконніку. Захоўваць іх лепш у мяшочках з матэрыі.

Усю вясну і лета закопвайце сухія бульбяныя лупіны пад кусты ці заварвайце іх кіпенем, і астуджаны адвар выкарыстоўвайце для паліву парэчак.

Таксама бульбяныя ачысткі можна выкарыстоўваць у якасці ўгнаення пры пасадцы капусты і агуркоў. Для гэтага іх размочваюць і здрабняюць у кашку. Пры падрыхтоўцы лунак, «бульбяную кашу» закладваюць на дно, прысыпаюць зверху зямлёй, а затым высаджваюць расаду.

Парады бывалых Палепшыць урадлівасць глебы нескладана

Смеючыся, паміж сабой садоўнікі кажуць, што, маўляў, кожны ў сваім садзе «танчыць свой танец», каб зрабіць глебу больш урадлівай.

Нашы суседзі ўсю зямлю, не занятую дрэвамі і ягаднікам, паступова на глыбіню больш за паўметра запаўняюць рознымі арганічнымі адходамі, фарміруючы грады на працягу ўсяго часу, пакуль капаць можна.

Пачыналі ўсё з 2—3 сантыметраў падзолу. А цяпер у іх фактычна няма ўжо ні адной градкі, дзе б ўрадлівы пласт не дасягаў 40—50 см. Зямля рассыпаецца, багатая дажджавымі чарвякамі — жывая, словам, зямля. У такую граду ідзе літаральна ўсё: выпалатае пустазелле, драўняныя адходы, тое што не трэба на кухні, аж да пасуднай вады.

Усё, вядома, прыкрываецца адразу глебай, а на паверхню грады пластом 10—15 см насыпаюць урадлівую зямлю з двух-трох гадовых град. На такую апрацоўку зямлі сышло, вядома, нямала гадоў і фізічнай працы. Цяпер ужо паўторна пералапачваюць і абмешваюць арганікай, якая перагнівае, тоўсты пласт глебы, яна стане яшчэ больш урадлівай.


СЁННЯ				Месяц
Сонца				Маладзік
				28 кастрычніка.
				Месяц у сузор'і
				Стральца.
	Усход	Захад	Даўжыня дня	

Мінск —	8.05	17.41	9.36
Віцебск —	7.58	17.27	9.29
Магілёў —	7.55	17.31	9.36
Гомель —	7.48	17.32	9.44
Гродна —	8.19	17.56	9.37
Брэст —	8.16	18.01	9.45



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

У краіне

30 КАСТРЫЧНІКА

1921 год — у Мінску адкрыты Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Першым рэктарам БДУ быў У. Пічэта. Першапачаткова ўніверсітэт меў пяць факультэтаў: сельскагаспадарчы, фізіка-матэматычны, медыцынскі, грамадскіх навук і рабочы (адкрыўся раней за астатнія — 17 чэрвеня). Першым дэканам факультэта грамадскіх навук стаў У. М. Ігнатоўскі, медыцынскага факультэта — М. Б. Кроль. Першая лекцыя ў БДУ была прачытана 31 кастрычніка 1921 года былым прафесарам МДУ Д. П. Канчалойскім і была прысвечана культуры Міжземнамор'я ў эпоху Рымскай імперыі. На момант адкрыцця ў БДУ працавалі 14 прафесараў, 49 выкладчыкаў і 10 асістэнтаў.

1939 год — у Беластоку падчас работы Народнага сходу была прынята Дэкларацыя аб устанавленні савецкай улады на ўсёй тэрыторыі Заходняй Беларусі, аб уключэнні Заходняй Беларусі ў склад СССР і ўз'яднанні Заходняй Беларусі з БССР.

1989 год — створаны Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей. Экспазіцыя размяшчаецца ў пяці экспазіцыйных і дзвюх выставачных залах. Фонды музея складаюць калекцыі жывапісу, графікі, нумізматыкі, этнаграфіі, баністыкі, ткацтва і адзення, рукапісныя і друкаваныя матэрыялы, фатаграфіі.

1994 год — у вёсцы Дудзічы Пухавіцкага раёна (былы маёнтка выдатных дзеячаў беларускай культуры Ельскіх) адкрыты Музей матэрыяльнай культуры.

У свеце

1924 год — нарадзіўся Уладзімір Леанідавіч Гуляеў, савецкі і расійскі кінаакцёр, заслужаны артыст РСФСР. Здымаўся ў фільмах «Чужая радня», «Старшыня», «Брыльянтавая рука», «Вясна на Зарэчнай вуліцы» і іншых. Памёр у 1997 годзе.

1938 год — мільёны амерыканцаў былі да смерці перапалоханыя, калі з перадачы радыёстанцыі CBS даведаліся пра тое, што на іх краіну напалі марсіяне. Перапалох выклікала... радыёпастаноўка рамана Герберта Уэлса «Вайна светаў». Слухачы прынялі спектакль за рэальны рэпартаж з месца падзей. Аўтары пастаноўкі вырашылі перанесці дзеянне рамана ў Нью-Джэрсі 1938 года. А сам спектакль перарываўся прагнозам надвор'я, канцэртамі, выпускам навін — так было задумана. У прыватнасці, рэпарцёр CBS2 Філіпс перадаваў аб прызымленні металічнага цыліндра ў мястэчку Гроверс-Мілі акругі Мёрсер. «Неўзабаве цыліндр трансфармаваўся ў машыну, якая цеплавымі прамянямі спапяляла ўсё вакол...» Філіпс нешта крычаў, спрабаваў патушыць мабільную студыю, затым сувязь перарвалася — словам, была поўная ілюзія рэальнасці падзей. Пазней пісалі, што пастаноўку слухала каля шасці мільёнаў чалавек і прыблізна пятая частка з іх прыняла яе за рэальныя навіны рэпартажы. Да 40-й хвіліны многія ўжо не слухалі радыё, таму што цэлыя сем'і барыкадаваліся са зброяй у падвалах сваіх дамоў або спешна збіраліся з'ехаць на захад краіны. Аўтамабільныя пробкі на выездах з Нью-Ёрка, Трэнтана і Філадэльфіі расцягнуліся амаль на 100 кіламетраў.

УСМІХНЕМСЯ

— Я сабе новы камп'ютар сабраў.

— Ужо чацвёрты?

— Ага!

— А ты ўпэўнены, што гэта ты іх збіраеш, а не яны праз цябе размножваюцца?..

— Сярога, а як маецца Светка, у вас было такое вялікае каханне?

— Скончылася каханне.

— Рассталіся?

— Не, пажаніліся.

«Ты» або «вы» прынята казаць у залежнасці ад колькасці падбародкаў у суразмоўцы. Калі адзін падбародак, то «ты», калі шмат, то «вы».



caricatura.ru